

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАННЯ XXIV

№ 109 (6991)

СУБОТА

10

М А Я

1941 г.

ЦАНА 15 КАП.

УБАД ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ УСТАЊАЎЛЕННІ РАНГАЎ ДЛІ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ ПРАДСТАЊНІКОЎ ССР ЗА ГРАЊЦАЙ.

Дарэі краіне больш высокакаснага торфу! — Адаказ орджанізідзеўцаў.
Нарада вытворча-гаспадарчага актыва наркамата мясцовай прамысловасці БССР.
Нарада вытворча-гаспадарчага актыва Беларускай чыгункі.
Аб загатоўчых цэнах на зерне-бабовыя культуры.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

Я. Качан — Пашумелі Л. спіхілі.
М. Паўлючэны — Партарганізацыя і тэхнічны прагрэс.
Г. Флейтман — Пекаторыя вынікі выбары.

АРТЫКУЛЫ:

А. Шпірт — Ваіна рэзерваў.
Б. Цукерман — Штучнаму залужэнню — правільную аграэхіку.
М. Рубіншэйн — Што хаваецца за сярэднімі лічбамі зніжэння сабекошту.

Н. Ансольер — Высокакасны торф-заводам і электрастанцыям.

Ф. Рудні — У Круглым марудзья з сяўбой.
С. Бачура — У чапані дзялейных дрэў.
Н. Вішнеўні — Расказ пра чырвоны сцяг.

ЗА РУБЯЖОМ:

Ваіна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі.
Ваіна ў Кітаі.

Быць застрэльшчыкамі тэхнічнага прагрэса

Комуністы — рэвалюцыянеры ў тэхніцы. Характэрныя чыны Г.О.Д.Р.О. Ленін адначасна, што гэта на сутнісна другая праграма нашай партыі. За год сталінскіх пяцігодзяў наша краіна зрабіла велізарны скачок уперёд у галіне развіцця тэхнікі. На XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш Сталін гаварыў, што «па тэхніцы вытворчасці і тэмпах росту нашай прамысловасці мы ўжо дагналі і перагналі галоўныя капіталістычныя краіны».

У вырашэнні асноўнай эканамічнай задачы СССР — дагнаць і перагнаць галоўныя капіталістычныя краіны тэкама і ў эканамічных адносінах, г. зн. у адносінах выпрацоўкі прадукцыі на душу насельніцтва, — галоўную ролю належаць тэхніцы. Чым вышэй будзе тэхніка, чым лепш мы скарыстаем ёе, чым настолькі будзем удзяляць новаму тэхніку на кожным нашым прадпрыемстве, тым хутчэй будзе вырашана асноўная эканамічная задача.

XVIII Усеагульная партыйная канферэнцыя патрабавала ў найкарацейшым тэрміне забяспечыць поўнае скарыстанне навукаў парка станкоў, усмерна каліпаціцца аб уладарні новых удасканаленняў. Пытанні новай тэхнікі, се безупынага ўдасканалення павінны стаяць у цэнтры ўвагі партыйных арганізацый.

Бяспэчна аб тэхнічным прагрэсе прадпрыемства — найпершы абавязак комуністаў. У гэтай справе кожны партыйны арганізацыя павінна праводзіць пераходную лінію, прасякаючы ўсялякі прадзвіненні апаратуры і аснашчэння да тэхнікі, якія яшчэ маюць месца на нашых прадпрыемствах.

Пытанні поўнага скарыстання тэхнікі, дзейнага ўдасканалення яе, развіцця рацыяналізацыйскага руху зусім законна займаюць не малое месца ў дэкадах і выступленнях комуністаў на справаздачна-выбарных партыйных сходах. На жаль, дэкада не ўсёды дэкадачкі — сакратары партыйных арганізацый — амаль даш грунтоўны аналіз таго, як скарыстаюцца машыны, станкі, інструменты. У радзе вымаўляюць аб'яжываліся агульнымі заважамі.

На партыйных сходах было ўскрыта многа фактаў недаацэнаўскага скарыстання тэхнікі. На Гомельскім сумарна-выбарным заводзе каэфіцыент скарыстання абсталявання вельмі нізкі. У сярэня механічным цеху чатыры станкі працуюць не больш 25—30 проц. рабочага часу. У дравапрацоўчым цеху тры станкі зарукаваны не больш, чым на 70 процантаў.

Партыё праходзіла кім тэтых і многі падобных фактаў. Не вяло яно тэкама ранаўчый барабаны з кансерватэкам у справе ўладарня малой механізацыі. Ліставае жалеза на заводзе гуць уручную, міль тэтых тэтых гэтага якаска працавае з свай час зроблена прадставаенне, намага павышаючае прадукцыйнасць працы. Аднак гэта прыставаенне вынікулі ў хлам. Токар стаханавец тав. Нікіценка прапанаваў новы спосаб расточкі падшыпнікаў, пры якім утрыя павышаючае прадукцыйнасць. Партыё не заіважыла гэтай кантэўнай прапанавай. Такім чынам, на заводзе не скарыстаўваліся вялікі рэзервы павышэня прадукцыйнасці працы і тэхнічнага прагрэса.

На мінскім заводзе імені Варашылава стачочны парк у адносінах да трох змен скарыстаўваецца не больш чым на 48 процантаў. Праўда, плянам завода не прадугледжана работа ўсіх стаптоў на тры змены. Там не мелш факт астаенца фактам: каэфіцыент зарукаў абсталявання вельмі нізкі. Партыйнай арганізацыі разам з дырэкцыяй трэба было-б глыбока

прадумашь гэта пытанне і выступіць са сваёй прапанавай.

На партыйным сходе гэтага прадпрыемства прыняліся інач такія яркі факт астаенца ілюстрацыя аб поўнай зарукацы абсталявання. З-за таго, што спецыялы не загатоўваліся для ахаладжэння — амальсона—засякці станкоў вышлі са строю, пачалі рывель, прадукцыйнасць значнай часткі іх рэзка скарацілася. Гэты факт паглядна пераконвае, што скарыстанне тэхнікі на поўную магучасць залежыць не толькі ад правільнага павышэння работ абсталявання ў станках і галінах, не толькі ад тэхналогіі, але і ад бягучай гаспадарчай дзейнасці, ад снабжэння. І тут павінна быць забяспечана партыйнае вока.

Для таго, каб паспяхова рукаць наперад тэхніку прадпрыемства, кіраўнікам партыйных арганізацый неабходна самім глыбока ўлазіць у гэту справу, ведаць аб тэхнічных навінках, якія ўважыцца на адародных пераважных прадпрыемствах Совецкага Саюза, раіцца са спецыялістамі, лепшымі стаханавцамі. Толькі той партыйны кіраўнік будзе на вышыні, які скарыстае ўсе крыніцы для распаўсюення свайго тэхнічнага кругазору, зможа бацьчы перспектывы тэхнічнага прагрэса свайго прадпрыемства, стаіць канкрэтыя пытанні ўдасканалення асобных відаў абсталявання, настаянна абуджыць ініцыятыву, тэхнічную мысьль у комуністаў, усёго калектыва інжынераў, тэхнікаў, рабочых.

На справе ў многіх партыйных арганізацыях гэтага іноч няма. На буйнейшым у Беларусі поліграфічным прадпрыемстве — мінскай друкарні імені Сталіна — вельмі слаба пераймаюць тэхнічны вопыт пераважных поліграфічных прадпрыемстваў Масквы, Ленінграда і іншых гарадоў. Не глядзячы на высокую тэхнічную аснашчэнасць прадпрыемства, тут многа самотужніцтва, ручных працаў. Аб'ясняецца гэта перш за ўсё тым, што тэхнічная мысьль саміх кіраўнікоў часта ў застой. Сакратар партыё тав. Грышчук, відаць, не ўважыў глыбока ў пытанні тэхнікі. Партыё не даастанова займалася тэкама і рацыяналізацыйскім рухам у друкарні.

Праведзены амаль па ўсіх буйнейшых прадпрыемствах рэспублікі партыйна-тэхнічныя канферэнцыі адгратлі вялікую ролю. Яны не толькі навілілі ў комуністаў цікавасць да тэхнічнага развіцця, але і даі адукацыйныя практычныя рэзултаты. На віцебскай фабрыцы «КІМ» праводзіла вялікая работа на мадэрнізацыі абсталявання, увезен раі удасканалення па ліні малой механізацыі. Навялічана спарасілі многі аўтаматаў.

Мельніцы паспехі ў справе скарыстання тэхнікі дасягнулі на заводзе Гомсельмаш, мінскай фабрыцы імені Каганова і галіна, прадпрыемствах запалавачай прамысловасці, на асобных шпэцазаводах. Але на гэтым неамага супаювацца. Тым больш, што, як паказалі справаздачна-выбарныя партыйныя сходы, тут іноч многа абуральных недахопаў.

Трэба помніць, што тэхніка не стаіць на месцы, яна безупына развіваецца, удасканалюецца. Аставаць, самасупаювацца іноч мы не маем права. Комуністы павінны быць застрэльшчыкамі тэхнічнага прагрэса. Партыйныя арганізацыі павінны актыва пахтрымліваць усякую кантэўную прапанавай, накіраваную на павышэнне прадукцыйнасці абсталявання, лепшага яго скарыстання. Гэтага патрабуюць ад нас гістарычныя рапэнні XVIII партыйнай канферэнцыі.

ДАДЗІМ КРАІНЕ БОЛЬШ ВЫСОКАКАСНАГА ТОРФУ! Адаказ орджанізідзеўцаў

З вялікай увагай мы прачыталі і абмеркавалі аварот рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў торфаво-да «Дукскае». Жлобінскага раёна, закі каючых навінцы сцяг сацыялістычнага саборніцтва за ўзорнае правядзенне сезона. Мы поўнасна адрабем і пахтрымаем выдатны пачын жлобінскага таварышоў.

Для высокапрадукцыйнай работы ў нас ёсьць усё ўмовы. Торфасоюз ямы пачалі пахтрымліваць. І ўжо зараз многія нашы брыгады тарфянікаў сістэматычна перавыконваюць вытворчыя заданні. Брыгада тав. Паўлава, працуючы на скрэпернай машыне, дабілася выпрацоўкі за змену да 45.790 торфаваніт, пры норме ў 35 тыс сач; змена тав. Чуханка на алеватарнай машыне дае больш 43 тыс торфаваніт, пры норме ў 32,5 тыс.; змена тав. Зеленіхіна на тэкай-жа машыне вымукае больш 40.000 торфаваніт.

Улічваючы ўсе нашы магучасці, мы аднадушна раішылі ўключыць у асноўныя стужыцы сааборніцтва тарфянікаў і тарфяніц Беларусі і баром на сябе наступныя сацыялістычныя абавязальнасці:

выкапаць сезонны план на дзядычы кукавага і фрезэрнага торфу не менш, чым на 110 проц;

поўнасна вымукаць і заапабываць усёе дзядычы кукавага торфу не павей, чым да 25 верасня гэтага года, не дапускаючы рэзурвы наміж дзядычы, сучкай і ўборкай;

строга заахвочваць тэхналізачны прагрэс; павысіць якасць аздаваемага торфу з таго, каб даць яго спажыўцу з найменшым прапантам вільготнасці і крашчымасі;

давесці прапант прадукцыйнага скарыстання скрэперных і алеватарных машын да 90 процантаў, трактараў на фрезэрнай

дзядычы — да 85 проц, на варашні і валкаванні — да 90 проц; давесці да мінімума працот машын; поўнасна асааіць і выкапаць на 110 процантаў план механізацыі ўборкі фрезэрнага торфу; даваць за змену на скрэперных машынах не менш 45—50 тыс. торфаваніт, пры норме ў 35 тыс.; на алеватарных машынах — 45—48 тыс. торфаваніт, пры норме ў 32,5 тыс.; заахвочваць па перааюванне машын не больш 15—20 мінут, дабіцца выканання кожным рабочым і работніцай норм па ўсіх працэсах сушы торфу ў сярэднім на 150 процантаў;

аініць сабекошт усяго дзядычы торфу не менш, чым на 4 проц. супраць пляна; пахтрымліваць да пачатку гэтага года яшчэ 12 дзядыч-трактарыстак (да гэтага часу мы пахтрымалі 20 чалавек);

заабепаць напых рабочых сытым і сям'ям харчаваннем. Для гэтага са сваёй даабовай гаспадаркі абавязваемся атрымаць не менш 1.420 цэнтнераў гародніны, 2.265 цэнтнераў бульбы, 400 цэнтнераў карнальоўдаў і многа іншых прадуктаў. Давядзем павялічы буйнай рагатай жывёлы да 87 галоў і сіней на адармачым цуніце — да 149;

да маіна сезона пахтрымліваць не менш 75 варашылаўскіх стражкоў 1-й ступені, 100 апаціжыстаў ШХА і 150 апаціжыстаў ГСА.

На сацыялістычнае сааборніцтва вылікаем калектывы торфаво-да «Чырвоны сцяг».

Таварышы тарфянікі і тарфяніцы! Давіце па-сааборніцку раамацца за ўзорнае правядзенне торфасоюза! Давіцеся перавыкананню пляна торфаводчы кожным заводам, брыгадай і апартам, кожным рабочым і работніцай! Будзем сааборнічаць за лепшымі паказальнікамі, за паршдыства!

Дарэі прапант прадукцыйнага скарыстання скрэперных і алеватарных машын да 90 процантаў, трактараў на фрезэрнай

І па даручэнню агульнага схода рабочых другой змены, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў торфаво-да імені Орманічніцкага раёна, пісьмо падпісалі:

А. БІКІМАН — дырэктар завода,
В. ГУДЗАН — сакратар партарганізацыі,
М. МАРГОЛІН — галоўны інжынер,
Ф. ЛЕШУОУ — старшыня тарфянага камітэта,
В. ВАСІЛЕЦ — галоўны механік,
Ф. ЗАБАУСКІ — тэхнар.

Брыгадзіры і начальнікі змен: С. ПАУЛАУ, К. ЧУХАН, А. ЗЕЛЕНІХІН, Я. КУХАРЗІНА, І. ШАРАМЕТ, І. СЕМАШКА, Стаханавцы: М. ЦІХАМІРАУ, І. КАМАРОУ, І. ЦЯРАШЧЭНКА, М. МІХАЙЛІЧЕНКА, А. ЛЕШУОУ, Д. ПАДШЫБЛАУ, М. АПАЦІН.

ВЫПУСКНЫЯ ІСВІТЫ У ШКОЛАХ ФАБРЫЧНА-ЗАВОДСКАГА АБУЧЭННЯ

Сёння ў 40 школах фабрычна-заводскага абучэння Беларускай ССР пачынаюцца выпускныя іспыты. У рады рабочага класа ўваляцца новы атрад — 10.000 кваліфікаваных будаўнікоў. Будуюць рэспублікі атрымаюць новых рабочых вядучых прафесій — плотнікаў, штукатураў, столяраў, слесаряў, электрамонтэраў, камашчынікаў і т. д.

Усе вучні ў працэсе вучбы выконвалі важную вытворчую работу. Іх рукамі пабудаваны 4 баржы, грузавыя машыны па 150 тон кожна. Вучні школы ФЗА № 1 у Мінску уклаі на будоўлях больш 700 тыс. цагін і групе арматурачыкаў (майстар тав. Штэйнгарт) ад склааных арматурных работах уклаа 120 тон арматуры. Пааудаваны два васьмікватэрныя

дамы. Каля 200 чалавек паспяхова прадавалі на будаўніцтве хлебазавода ў Бельастоку.

3.700 выпускнікоў ужо выконваюць нормы дарослых рабочых, а многі нават перавыконваюць іх. Так, вучань Майшчовіч з групы малароў школы ФЗА № 34 у г. Новарудку ў красавіку дааў 152 процанты вытворчай нормы дарослага рабочага. Другі месяц перавыконвае норму дарослага рабочага вучань Юрнеў з групы электрамонтэраў школы № 7 у Магілёве.

Толькі па Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцях вучні школ ФЗА зарабілі за выканання імі работы больш паўтара мільёна рублёў.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР Аб устаўленні рангаў для дыпламатычных прадстаўнікоў ССР за граіцай

У імях устаўнаўлення для дыпламатычных прадстаўнікоў ССР рангаў, адпавядаючых у міжнародных дыпламатычных адносінах, і прывядзення гэтых рангаў у адпавядаючы са званачнем і аб'ёмам уладарняемых на дыпламатычных прадстаўнікоў ССР паўнамоцтваў, Прэзідыум Вярхоўнага Совета СССР пастанаўляе:

1. Устааваць для дыпламатычных прадстаўнікоў ССР, акрэдытаваных пры замежных урадах, рангі:

А) Надзвычайнага і Паўнамоцнага пасаля;
Б) Надзвычайнага і Паўнамоцнага пасаляніка;
В) Пааараната ў справах.
2. Прапанаваць Саюзнарному ССР унесці адпаведныя змяненні ў палажэнне аб Народным Камісарыяце Замежных Спраў ССР.

Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН.
Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.
Масквэ, Крамль. 9 маі 1941 года.

Аб загатоўчых цэнах на зерне-бабовыя культуры

Загадам Наркамзага ССР ад 26 красавіка г. г. з 1941 года ўстааўлены наступныя дырэкцыйныя загатоўчыя цэны на зерне-бабовыя культуры (гарох, чачавіцу, фасоль, пуч, чыну, конскія бабы і маш):

на чачавіцу ранаую, таралачную — 20 рублёў, на чачавіцу дробнанасенную — 12 рублёў за цэнтнер;
на гарох белы, зялёны і жоўты — 16 руб. 10 кап., на гарох шэры — 10 руб. 50 кап., на пуч і маш — 16 руб. 50 кап., на чыну — 12 рублёў за цэнтнер;
на фасоль палуюу звячыванай і бабы чалавыя харчовыя, адпавядаючыя па ро-

ПАЖАРНАЯ СИГНАЛІЗАЦЫЯ

Пешаход заўважыў пажар. Што рабіць? Ізе знайсці тэлефон, адзук павяніць у пажарную частку? І вось, на даамаюгу яму прыходзіць пажарная сігналізацыя.

...Да вуглавога дома прымааана засякленае каробачка, у сярэдзіне якой знаходзіцца чорная кнопка. Каля рэбры пшло і нааісонушы кнопку, то сігнал аб пажары іменна наааеда на цэнтравыя станцыю пажарнай каманды. Дыспетчар станцыі атрымае на тэлеграфічным лістоу нумар пажары. Меся пааару ўстааюць, і туды наааааа на выяздае каманда. А ў каробачцы паўляецца сігнал аб прыёме выліку.

Пажарная сігналізацыя ўжо ўстааўлена на Доўгабродскай, Пушкінскай, Краснай і іншых вуліцах Мінска.

КАЛАСНЫЯ МЛЫНЫ

Па ўхадзіх абласных рэспублікі пачынаецца будаўніцтва 341 новага каласнага млына і амаўляецца 136 бяззавочных млынаў. Работы павінны быць выкананы ў бягучым годзе. На прааіемствах мясцовай і кантэўнай прамысловасці будзе наладжана выаар і рааонт млынавага абсталявання.


КИНОСЕАНСЫ НА БАЛОТАХ

Упраўленне кінофіліялі пры СНК БССР распарадзіла спецыяльнымі плян метарыемстваў па абстааувааю мейрапрыняццях ухадзіць. На ўчастках будоўль працаваў 54 гудыныя кіноапаратуры. Перад кожным кіносеансам агітатары, спецыялісты па мейдзіанцы, аграномы і настаўнікі будоўль праааіць гудыні з каласнікамі аб тамачных рааіемне партыі і ўрада грааіцэзных работах па асааіенню балот у БССР.

Усяго за сезон будзе даа 711 кіносеансаў. Каласнікі і каласніцы прааіць лепшымі гісторыка-рэвалюцыяннымі, мастацкімі і навукова-тэхнічнымі фільмамі, а тэкаса спецыяльнымі фільмамі аб асааіенню балот.

«МАШАНЫЯ» — НА СЦЭНЕ КАЛАСНАГА ТЭАТРА

Ступкі рускі каласна-соўтаныя театр пахтрымаваў прам'еру «Машаныя» Афіянавава ў пастапоўцы мастацкага кіраўніка тэатра С. Турава. Іянер калектыву аргыстаў прыстае да работы над пастапоўкай п'есы «Прафасар Паласасяў» Рахаманава. Тэатр рухнуцца да гастрольнай пасадкі па каласках раёна.



Регулярна курсуюць паромы з Гродна ўзех на Нёману. Фото Е. Халдэя. (Фото-ліста ТАСО.)

НАРАДА ВЫТВОРЧА-ГАСПАДАРЧАГА АКТИВА НАРКАМАТА МЯСЦОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

8 і 9 маі ў Мінску ў Дома партыйнай асааы адбылася нарада вытворча-гаспадарчага актыва Наркамата мясцовай прамысловасці. На нарадзе прысутнічала каля 300 чалавек.

У работе нарады прынялі ўдзел сакратары ЦК ВКП(б) тт. Панамаренка і Малін, Старшыня СНК БССР тав. Былінскі. На нарадзе тэкама прысутнічаюць прадстаўнікі Наркамсаапрама Украінскай ССР тт. Маслэніка і Казар'ян.

З дакладам аб рэзултатах работы мясцовай прамысловасці БССР за 1940 год, першы квартал 1941 года і аб задахах на 1941 год выступіў нарком мясцовай прамысловасці БССР тав. Каган.

План першага квартала гэтага года мясцовай прамысловасці выканала на 101,4 проц., красавіцкі план — на 106 проц., заданне па раёнай прамысловасці выканана на 104 процантаў.

Адаказ, многія прадпрыемствы не дабіліся яшчэ выканання заданя па асааіменту, усё яноч маюць месца штурмаўшчына, яраўнамерны вымук прадукцыі.

— Вялікія заданні, — гаворыць тав. Каган, — пастаўлены партыяй і ўрадам перад мясцовай прамысловасцю БССР. Трэба забяспечыць вымук прадукцыі на 327,5 мільёна рублёў, павялічыць выаар прадметаў шырскааізму на 97,3 проц. Гэта абавязвае работнікаў мясцовай прамысловасці па-большэвіцку змагацца за поўнае ажыццяўленне рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі.

Пасля даклада пачаліся спрэчкі. Першым выступіў сакратар партыё Віцебскага ігольнага завода тав. Шкляр. Ён сілыўся на прычынах невыканання пляна ў 1940 г., на змяненнях, якія адбыліся ў работе завода ў гэтым годзе. Партыйна-тэхнічныя канферэнцыі, якія адбыліся на заводзе, усмааілі тэхнічную мысьль інжынераў, рацыяналізацыйцаў, стаханавцаў. План першага квартала выканан на 105 проц. Прадукцыйнасць працы павысілася на 15,9 проц., сабекошт зніжан на 19 проц.

На Беларускай чыгункі з пуавай гаспадарчай не ўсё добра. Імя належных клопатаў аб бягучым рааіемне пуці, заааі ваенца разартванне работ на капітальнаму і сярэднім рааіемне. Луініскі метад на чыгункі ўдзярацца марудна.

У спрэчках па дакладу выказалася 33 чалавек. Дыспетчар Магілёўскага аддзялення тав. Самчэўскі ўказаў, што лёта Магілёў праае рыўнамі, у вышкі чаа часта зрываецца паяны графік.

Безаспэкаўным было выступленне пачальніка службы руху ўпраўлення чыгункі тав. Целавіна. Усе чакалі, што ён расказае, якія меры прымаюцца, каб забяспечыць чоткае захапленне тэхналізачнага прагрэса, выкананне пляна фарміравання, раўнамерную наааруку і вымук. Але ўсё гэтыя пытанні тав. Целавіна старан на абійшоў у сваім выступленні.

Актыву заавершыў дааар саацыялістычнага сааборніцтва з калектывам Заходняй і Маскоўска-Кіеўскай чыгункі.

Р. СЫРКІН.

Нарада вытворча-гаспадарчага актыва Беларускай чыгункі

ТОМЕЛЬ. (Па тэлефону). Два дні тут адбылася нарада вытворча-гаспадарчага актыва Беларускай чыгункі. На нарадзе прысутнічала звыш 400 камандзіраў, пааірааітнікаў і стаханавцаў краванаснаўшчыні чыгункі. У работе нарады прынялі ўдзел — сакратар Гомельскага абкома ВКП(б) тав. Жыжанкоў, сакратар Палеаэскага абкома ВКП(б) тав. Зайцаў, сакратар Чэрнігуўскага абкома партыі тав. Бааір, дэлегацы ад Заходняй і Маскоўска-Кіеўскай чыгункі, з якімі сааборнічае калектыву Беларускай чыгункі.

Дааад аб выніках нарады вытворча-гаспадарчага актыва ВКП(б) і работе Беларускай чыгункі зрабіў начальнік чыгункі тав. Краснабэў.

Тав. Краснабэў адзачыў, што рашэнні XVIII канферэнцыі ВКП(б) у радзе аддзяленяў чыгункі выаавоаюцца пэадавааіаюча.

Вялікую увагу даадаччых удзеляў луініскаму руху і пуавай гаспадарчы.

Тав. Шкляр гаворыць аб астаенцаі аамену вопытам паміж прадпрыемствамі. Кожнае прадпрыемства праае па-сваёму і не пэае аб работе другога. Наркзам павінны арганізаваць абмен лепшым вопытам, тэхнічнымі поўнаствамі.

Дырэктар баравіцкага завода імені Машалава тав. Гамбург расказае аб змяненнях, якія адбыліся ў работе прадпрыемства пасля XVIII партыйнай канферэнцыі. Каля з 1940 год пачаў вымук

